

ПАЭТЫЧНЫ АНАЛІЗ

КІНАТВОРА

(на прыкладзе фільма С. Кубрыка
“2001: Касмічна адysея”)

Людка Сільнова

53


1. Першая прылада працы была хутчай першай прыладай зброі. Першабытны чалавек ухапіўся за яе ў адчаі, у сітуацыі пагрозы і страху. Напачатку, магчыма, гэта быў безумоўны хапальны рэфлекс. Ці — імкненне да моцнай фізічнай дзеі ў связі з выкідам адрэналіну... Менавіта тут вытокі ідэй сучаснага “тэатра жорсткасці”.

(“Сапраўдны тэатр мне заўсёды здаваўся выкананнем нейкага жудаснага і небяспечнага дзеяння, у якім да таго ж знююць нават паняцці тэатра і спектакля... Дзеянне, пра якое кажу, мае мэтай сапраўдную фізічную і арганічную трансфармацыю чалавечага цела”. Антанен Арто.)

2. Не камень, не драўляную палку першачалавек адчуў працягам сваёй руکі, а арганічна блізкую ягонаму білагічнаму целу костку. У фільме ён, выхапіўшы яе з кучы, б'е, крышыць ёю іншыя косткі і чарапы (мінуўшыну). Напачатку — у афекце, а потым, калі рухі сталі больш рытмічнымі, а вынік прадказальнym, — здзіўлена і з задавальненнем. Ён як бы гуляе, захоплены салодкім пазнавальнym працесам, і адчувае сябе праз гэта новае веданне ўсё больш і больш магутным!.. У рэшце рэшт, шматфункцыянальная прылада была выкарыстана ім як прылада абароны, прылада зброі супраць варожых яму праўյіх навакольнага свету, а потым і чалавека.

Падкінутая ў неба костка ператвараецца ў сваім палёце ў касмічны карабель выцягнутай формы, начынены электронікай і камп'ютарнай тэхнікай, які ляціць у касмічнай прасторы, — і гэта вельмі моцная стыкоўка кадраў. Яна працуе на галоўную ідэю фільма, знятага па творах вядомага фантаста Артура Кларка: “сучасная камп'ютарная тэхніка, якой бы дасканалай, у параўнанні з чалавекам, яна ні здавалася і як бы шмат месца ў прасторы, у параўнанні з чалавекам, ні займала, — гэта не больш чым прылада працы (ци прылада зброі, гульні), тая самая “костка”, якую ўзяў некалі ў руکі першы чалавек.

3. Тры разы ў фільме пры загадковых абставінах з'яўляўся вертыкальна выцягнуты, увяткнуты ніжній часткай у зямлю (падлогу) прадмет — “слуп”. Нешта фалічнае, мужчынскіе. Архаічнае і касмічнае адначасова. З тымі, хто падыхаў да яго блізка, адбываліся трансфармацыі і ў нейкім сэнсе — нараджэнне новага чалавека... Дзіўна, але да



гэтих “слупоў” так і просіцца назва — “Знакі вертыкальнага часу” (паэтычны вобраз А. Разанава).

Яны з'яўляюцца тройчы: на паверхні Зямлі, у пячоры, у чалавечым доме. Іх скіраванасць ва ўнутраны (інтывны) свет чалавека была відавочная. Гэта быў Кантакт, Дыялог (чалавек — адказваў!), Тэатр (Высокое Маастацтва)...

Такое адчуванне, што гэтыя загадковыя выцягнутыя прадметы мелі ў сабе вялікую канцэнтрацыю энергіі. Калі б фільм стваралі жанчыны ці больш жаноцкія мужчыны, гэтыя “слупы” былі б, безумоўна, нечым больш геаметрычна “жаночым” — напрыклад, сферамі.

4. Галоўнага героя фільма звалі Дэйв. Гэта — амерыканскі варыянт вельмі старажытнага чалавечага імя Давід, з якім звязана шмат асацыяцый... Таму мяркую, што і Біблія ўскосным чынам уключаеца ў кантэкст гэтага фантастычнага — па сваіх часавых і прасторовых параметрах — фільма.

З твару герой падобны да таго чалавека, які мне парай паглядзець гэты фільм. І якому, у сваю чаргу, таксама парай паглядзець гэты фільм... (І, можа, гэта далей?) Відаць, усе мы троє (ци больш) звязаныя нейкім падабенствам, сваёй агульнай скіраванасцю, можа быць, на той унутраны свет (космас) чалавека, пра які згадвалася вышэй.

(“Маё існаванне страціла дно”. Антанен Арто.)

5. Кадры фільма, у якіх Дэйв перажывае сваю фізічную

смерць у прасторах космасу (з-за выхаду са строю карabelнага суперкамп'ютэра-9000), нагадваюць ілюстрацыю да тэксту А. Арто "Пра самагубства". Гэтае "размазванне" жывога рэчыва па неабсяжнай касмічнай прасторы, бясконцыя ланцуగі светла, агню і магмы, пункціры трас і дзіркі, якія з вар'яцкай хуткасцю "засмоктваюць" тое, што звалася калісці Дэйвам (і — такая работа аператара! — намі), ствараюць эфект, падобны да старажытнагрэчаскага катарапсу. Дарэчы, за спецэффекты фільм атрымаў прэмію "Оскар".

54

("Вы мусіце ведаць гэты камяк туті, што хвалямі падсту-
пае да горла і раздзімае вас, нібы пустую скuru, нейкім
бязлігасным мехам. Туга набліжаецца і адбагае, з кожным
разам усё мацнейшая, усё больш цяжкая і сціскаюча. Гэта
само нашае цела, расцягнутае з апошніх сіл і прымуша-
нае, тым не менш, пашырацца яшчэ далей". Антанен Арто.)

6. У апошнія частцы фільма — усё перакулено, як бы сіметрычна адбіта ў лістэрку: пакой чалавечага дому пададзены як Сусвет, поўная тайнаў касмічнай прасторы; людзі ў ёй рухаюцца як планеты — запаволена і бязгучна. Гэтае сутыкненне супрацьлегласцяў (як у стыкоўцы кадраў з косткай і касмічным караблём у пачатку фільма) вельмі ўражвае! Яно таксама працуе на галоўную ідэю, часткай якой з'яўляецца аксіяматычнае меркаванне, што навакольны свет (і нават больш таго — космас) не з'яўляецца варожым для чалавека: яны — чалавек і акаляючыя яго космас — складнікі аднаго цэлага, яны ўзаемапранікальныя. Фінальныя кадры фільма, калі глядач бачыць, як у космесе, сярод пла-
нетаў, плавае планета ў выглядзе гіганцкага чалавечага зародка, пацвярджаюць правільнасць нашага прачытацьня неверагодна складанага "паслання" аўтараў гэтага фільма.

7. Імя героя Старажытнай Грэцыі Адысея "ўцягнута" ў тэкст (назву) гэтага фільма невыпадкова. Па-першое, фільм сапраўды ўяўляе сабой адысею — багатае на падзеі і расцягнутае ў часе падарожжа галоўнага героя. Па-другое, тое покрыва, што ткала Пенелопа, чакаючы Адысея, магчыма, было своеасаблівым экранам яе думак, мар, уяўленняў, "жывых карцін". Па начах яна распускала покрыва — нібы змагаючыся з часам. (У адну з таких начый ёй мог убачыцца і наш фільм!) Па-трэцяе, сын Адысея і Пенелопы меў імя Тэлемах, якое гучыць вельмі сучасна і можа быць вытлумачана як "тэлемашына" ("тэлевізар").

8. Якое ты салодкае, вяртанне (паўтор, сувязь, любоў...)! Класічная музыка А.Хачатурана і І.Штрауса, а не кампазітараў-наватараў, разбуразлінікай мінулага, уведзена ў складаны, шматслойны тэкст гэтага фільма. У цудоўнай пяшчотнай, імклівой, роўна прыдатнай як для танцевальнай залы, так і для касмічнай прасторы мелодіі вальса Штрауса бясконца паўтараеца рытм, які матэматычна можа быць прадстаўлены як $7+2$ — фундаментальная лічба ў псіхалогіі, інфарматыцы і кібернетыцы. Ёсьць у ёй і яшчэ некалькі важных для разумення законаў жыцця лічбаў: 2, 3 і іншыя.

"... 2001" — нешта з азоў праграмавання на першых камп'ютэрах.

9. Калі згодна з вядомым афарызмам "чалавек ёсьць мера ўсаго", дык зусім натуральна, што ён, "мераючыся", на нейкі момент замяняе сабой планету і усё што заўгодна. А потым, знаходзячыся ў гэтым глабальным дыялогу ці "спектаклі", саступае сваю актыўную ролю іншым уздзельнікам, іншым "акцёрам".

("Жыццё мne ўяўляеца адно толькі згодай на ўяўную зразумеласце рэчай і на іхніе злучэнне духам". Антанен Арто.)